

УДК 398.8:392.51(476.2+477.51)

Алена Павлова  
(Мінск, Беларусь)

## ЛАКАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕСЕНЬ КАРАВАЙНАГА АБРАДУ ГОМЕЛЬСКА-ЧАРНІГАЎСКАГА ПАЛЕССЯ

У статті розглянуто коровайні обрядові пісні Гомельсько-Чернігівського Полісся. Виявлено основні образи-символи, які трапляються на цій території. Показано подібності та відмінності зазначеного обряду в різних районах Білорусько-Українського Полісся.

**Ключові слова:** обряд, обрядові дії, коровай, коровайні пісні, ритуальні дії, символіка, структура.

В статье рассмотрены каравайные обрядовые песни Гомельско-Черниговского Полесья. Выявлены основные образы-символы, которые встречаются на данной территории. Показаны сходства и различия данного обряда в разных районах Белорусско-Украинского Полесья.

**Ключевые слова:** обряд, обрядовые действия, каравай, каравайные песни, ритуальные действия, символика, структура.

The article analyzes the round-loaf ritual songs of Homel-Chernihiv Polissia being performed while baking bread. The main images and symbols spread on this territory have been singled out. In addition, the similarities and differences of this kind of rituals in various areas of Byelorussian and Ukrainian Polissia have been determined.

**Keywords:** rite, ritual actions, round loaf, round-loaf songs, symbolics, structure.

Вяселле з'яўляецца важным крокам у жыцці чалавека. Духоўна, матэрыйяльна і фізічна пасля вяселля людзі спрадвеку мянялі свой стан і жыццё. Юнацтва змянялася сталасцю, гарэзлівасць – адказнасцю, летуценнасць – мудрасцю. Вяселле для селяніна было той таямнічай і важнай гранню, якая падзяляла яго жыццё на дзве часткі – да і пасля жаніцьбы і адпавядала дзіцячаму і даросламу стану. Не трэба забываць, што шлюб усімі народамі свету ўспрымаўся як факт пераходу чалавека з дзяцінства ўсталасць, а права на гэты пераход трэба было даказаць ў прысутнасці ўсяго роду. Відавочна таму, вяселле ў кожнага народа суправаджалася разнастайнымі рytualamі, дзеяннямі і працэсамі, як ніводная іншая падзея каліндарнага ці абрадавага цыклу.

Не сталі выключэннем у гэтых адносінах і славяне. Заўжды своеасаблівым было вяселле ва ўсходніх славян. Беларускае і ўкраінскае вяселле мала чым адрозніваецца, тут можна вызначыць, як агульныя, так і адметныя рысы, большасць з якіх мае старажытнае магічна-ритуальнае паходжанне, абумоўлена даунімі язычніцкімі і пазнейшымі хрысціянскімі вераваннямі ўсходніх славян і так ці інакш фарміравалася і мяняла-

ся пад уплывам роўных аб'ектыўных гістарычна-сацыяльных абставін.

Прахарактэрную асаблівасць беларускага вяселля гаворыць ужо сама назва. Вяселле – ад слова «весела». Сапраўды, на вяселлі не змаўкаюць песні, музыка, жарты, віншаванні, пажаданні, не спыняюцца танцы...

Гэта і зразумела: жаніцьба – важная, асаблівая падзея ў жыцці чалавека. Гэта пачатак яго новага, самастойнага жыцця. Уступленне маладых людзей у шлюб – адказны момант не толькі для маладых, але і для ўсёй сям'і. Вясельны абраад зачароўвае сваімі рytualamі, як на беларускім, так і на украінскім Палессі.

Адной з самых яскравых частак вясельнай абраданасці з'яўляецца «Каравай» і рytualы і дзеянні звязаныя з ім.

Каравай – гэта перш за ўсё хлеб. А хлеб у народзе – сімвал шчасця, дабрабыту, сімвал жыцця. Присутнасць каравая на вяселлі азначала не што іншае, як пажаданне гэтага шчасця маладой сям'і. Калі каравай ўдаваўся, думалі, што на шчасце. Як лічылі жыхары Петрыкаўскага раёна: «Бабуля пекла каравай сама и было такое поверье, что если он будет румяный, красивый и не лопнет, значит, семейная пара будет долго жить. Если каравай лопнул, значит, семейная пара долго жить

не будет (Т. П. Г.). Упрыгожвалі каравай самымі рознымі прадметамі, ва ўкраінскай традыцыі часцей за ўсё упрыгожвалі: «Зеленими рослинами, передусім калиною та барвінком. Калину клали гілочкамі по верху, а барвінок спершу сплітали вінком, а потім оперізували ним коровай, а також складали з обох рослин букети тощо. Обидві рослини поліщуки наділяли певною символікою: «Барвінок для життя доброго, а калина – чесність» (О. І. К.).

На Гомельскім Палессі найчасцей сустракаліся выпадкі, калі ў каравай ўтыкалі: шышкі, кветкі, абкручвалі пляцёнкай і некаторымі іншымі фігуркамі з цеста або галінак дрэў і многім іншым. У Мазырскім раёне Гомельской вобласці каравай упрыгожвалі ружамі і авязко-ва абыспалі макам, лічылася, што мак – сімвал дабрабыту і ён авязкова прынясе шчасце новай сям'і (Л. І. В.). Сустракаліся выпадкі, калі: «по середине каравая бабуля ставила две птички, я не знаю, как они назывались, они были маленькие с длинненькими хвостиками, потом, возле птичек были 4 цветочка на васильки похожие, по кругу были две косички, еще были цветочки. Когда была свадьба, там, где были птички, вот эта середина вырезалась, она никому не давалась, только молодым. Молодые эту середину не кушали, это нужно было оставить, закрутить в рушник, спрятать за икону. Как оберег семьи» (Т. П. Г.).

Звычайна каравай мела права выпякаць галоўная каравайніца, якой з'яўлялася хросная маці: «Ну, маці хросна, обычно выпякала. Еслі она ў пары жыве і другі раз замуж не выходзіла і еслі заўдавее, то тожэ не пяклі каравай еты. А так, маці хросна пякла. Он круглы быў. Рэжуць, раздаюць бяседзе етой. Самі прыдумлялі чым упрыгожваць. І цвяточкі, і шышачкі з цеста» (Я. Ф. Ш.). Ва ўкраінскай жа традыцыі сустракаліся выпадкі, калі: «Кількість частин, на які попереднё ділили тісто, відповідала кількості запрошених коровайниць. Усі рухи учасниць коровайного обряду були пов'язані з дотриманнем напряму руху сонця («за сонцем»). Розробляла тісто старша коровайница, причому його можна було набирати лише один раз, без подальшого додавання чи відбирання від уже взятого шматка, що в майбутньому магло сприяти щасливому житту з єдиним обранцем. Виміша-

не тісто з'єднували і формували залежно від місцевих традицій» (О. І. К.). У беларускай традыцыі можна сustrэць тэксты песен у якіх адлюстраваны непасрэдна сам абраад выпякання караваю і пры да-памозе гэтых тэкстаў было зразумела, хто яго выпякаў:

Каравай будзе мясіць,  
Каравай будзе мясіць,  
Ой, да, хросная маці!  
Ой, яго упрыгожваць,  
Ой, яго упрыгожваць,  
Ой, да, кветкамі... (Я. Ф. Ш.).

Як ва ўкраінскіх, так і ў беларускіх тэкстах песень галоўным персанажам з'яўляўся каравай, якому заўсёды надавалася своеасаблівая ўвага. Асноўнае значэнне пры апісанні абрааду, надавалася той частцы, калі каравай ужо клалі ў печ. Пры гэтых звычайна выконваліся песні. Цікава, што змест песень як беларускіх, так і ўкраінскіх быў вельмі падобны:

А коровай рогоче,  
До печоньки хоче,  
Вон на ноженькі гібл€,  
До печонькі дібл€.

Усе дзеянні, звязаныя з караваем і песні прысвечаныя яму, якія выконваліся на Гомельска-Чарнігаўскім памежжы вельмі яскрава паказваюць як ушаноўвалі яго, якая ўвага яму надавалася:

Ой прогнівався коровай,  
У коморі стоячи.  
– Ви п'ете, гуляєте,  
За мене не дбаёте (О. І. К.).

У абодвух варыянтах каравай і ўсе прадметы, якія мелі да яго дачыненне нібы ажывалі: «А коровай рогоче, // До печоньки хоче...» або «Ой прогнівався коровай, // У коморі стоячи // – Ви п'ете, гуляєте, // За мене не дбаёте».

Як ва ўкраінскіх, так і ў беларускіх варыянтах разнастайныя прадметы быту надзяляліся чалавечымі якасцямі: печка – рагочэ, прыпечок – колываецца... :

Наша печка рагочэ,  
Наша печка рагочэ,  
Караваю ёй хочэ.  
Наш прыпечок колываецца,

Наш прыпечок калываеца,  
Караваю сподзеваеца.  
Расходжайся же маці,  
Расходжайся же маці,  
Да по велікай хаце.  
То за комін, то за печеньку,  
То за комін, то за печеньку,  
Головою о прыпечок.  
Сядзьмо, мамко, повячэраймо,  
Сядзьмо, мамко, певячэраймо,  
По вечары подзелімось.  
По вечары подзелімось,  
По вечары подзелімось,  
З тобой, мамка, разлучылась.  
Тобі, мамка – ніт бярдзечко,  
Тобі, мамка – ніт бярдзечко.  
А мне, мамка – все сердечко.  
Тобі, мамка – хатка і сені,  
Тобі, мамка – хата і сені,  
А мне, мамка – каравай свій

(М. П. Ш.).

Асобае значэнне на Гомельска-Чарнігаўскім Палессі надавалася каравайнай сімволіцы. Перш за ўсё, каравай гэта хлеб – сімвал шчасця, яго звычайна рабілі круглай формы, якая нагадвала сонца, што сімвалізавала нявесту. Акрамя самага караваю, асобным значэннем і сімволікай надзяляліся прадметы, якія выкарыстоўваліся пры выпяканні хлеба, гэта: *вада, дровы* і інш., атрыбуты тэхнікі, якія спрыялі выпяканню: *лапама, печ;* і нават самі ўдзельнікі гэтага абраду: *хросная маці* і інш., што таксама адлюстроўвалася ў песенных тэкстах.

Ніхто не вгадае,  
Що в нашуму короваї в:  
Три мірки муки,  
Тroe відер води,  
I сім горшків масла,  
I яець півтораста [2, с. 196].

Каравайны абраців багаты на наяўнасць вобразнай сімволікі. Сімвалы, якія найчасцей сустракаюцца ў песенных тэкстах, гэта і разнастайныя галінкі дрэў, якія ўтыкалі ў хлеб, гэта і зааморфныя, антрапаморфныя, астральныя і іншыя фігуркі з цеста, якія сімвалізавалі шчасце, дабрабыт, і спрыялі ўмацаванню будучай сям'і.

Наяўнасць гэтых прадметаў дае магчымасць лічыць каравай сімвалам бацця і шчасця маладых:

Караваю, наш раю,  
Мы цябе ды й убіраем.  
Шышкі з груўкі,  
Каравай грэцкі,  
Сляклі па-шляхецкі!  
Караваю, наш раю,  
Мы цябе да й ўбіраем  
Ручкамі да бяленькімі,  
Пярсценкам залаценькімі [1, с. 96].

Па сваёй структуры каравайныя песні амаль нічым не адрозніваюцца ад іншых вясельных тэкстаў: у кожнай з іх прысутнічае пачатак, развіццё дзеяння і канцоўка. Тэксты такіх песен маюць невялікі памер, і, як правіла, не выконваюцца па-за межамі самога абраду з прычыны функцыянальнага і тэматычнага дачынення да яго:

Ох, ніхто не ўгадае,  
Што ў нашым караваі:  
Жменька муکі, жменька пшанічкі,  
А яшчэ вада з крынічкі.  
Мы спячэм яго духмяным і прыгожым,  
І падорым маладым... (Н. І. П.).

А хвала табе, божа,  
Што мы дзела зрабілі,  
Каравай учынілі,  
Замясілі, усадзілі.  
Замясілі, усадзілі  
Ручанькамі ды бяленькімі,  
Перснямі залаценькімі [2, с. 84].

Каравайны абраців складаецца з некалькіх этапаў, кожны з якіх супрадажаецца песнямі, якія адпавядаюць пэўнай частцы. Найбольш шырокі прадстаўлены наступныя варыянты песенных этапаў:

1) Запрашэнне радні і суседзяў на каравай:

Ой, суседкі, маёі матачкі,	/ 2 р.
Да й хадзіце вы ка мне.	
Не ка мне, а к майму дзіцяці	/ 2 р.
Каравай будом саджаці.	
Ой, суседкі, маёі матачкі	/ 2 р.
Да й хадзіце вы ка мне.	
Не ка мне, а к майму дзіцяці	/ 2 р.
Каравай будом убраці (В. Я. П.).	

Ва ўкраінскіх жа песнях сустракаюцца варыянты, калі сама маці запрашае на каравай ўсіх гасцей:

Що Галюніна мати  
По сусідочках ходить.  
По сусідочках ходить

Да сусідочок просить:  
 – Сусідочки, мої голубочки,  
 Да прошу я й до хати.  
 Да прошу я й до хати  
 Да й до свого дитяти  
 Да ділечка робити  
 – Коровалю ліпіти.  
 Полепліте да й шишечки,  
 Як на небі ясні зерочки;  
 Як на небі да місяць ясни[й],  
 Ой щоб же був короваль красни[й]  
 [2, с. 211].

2) Вымешванне караваю:

У такіх песнях вялікая ўвага надавалася вадзе, як у вузкім, так і ў шырокім значэнні. У вузкім – сімвал хуткаплыннасці жыцця, у шырокім – прадстаўлены ракой, у дадзеным выпадку гэта – Дунай. І безумоўна сам каравай – сімвал шчасця, багацця і дабрабыту, напрыклад:

Ой коли ми короваль  
 Ліпили,  
 До Дунаю по водицу  
 Ходили.  
 – Ой що ж ти змовиши,  
 Дунаю,  
 Да для нашого  
 Коровалю?  
 – Я вашому коровалю –  
 Не знаю;  
 Наберіть водиці  
 З криніцы  
 Да зліпліть короваль,  
 Сестриці [2, с. 215].

3) Вялікая ўвага надавалася песенным тэкстам, калі рыхтавалі печ для караваю:

Що піч стойть на стовпах,  
 А діжу носять на руках.  
 – Пече наша, пече,  
 Спечі нам коровай [г]рече [2, с. 227].

Заключны этап – частаванне, дзяльба і прашэнне караваю, як ў беларускай, так і ва ўкраінскай традыцыі мае вялікае кола песень, напрыклад:

Вже мі діло поробили,  
 Коровалъ іzlіпили.  
 Йа ви тее знайте,  
 Нам горілочки дайте [1, с. 230].  
 Мы зрабілі каравай:

Замясілі, ўсадзілі,  
 І пачаставалі... (Л. І. В.).

Кожная частка каравайнага абраду, якая была адлюстравана ў песнях, пачынаючы ад яго упрыгожвання і заканчваючы выманнем з печы была насычана мастацкімі сродкамі, у асноўным пераважалі эпітэты, метафары і найчасцей сустракаюцца *паўторы*, якія рабілі тэкст больш меладычным:

Ой, суседкі, маёі матачкі,	/ 2 р.
Да й хадзіце вы ка мне.	
Не ка мне, а к майму дзіцяці	/ 2 р.
Каравай будом саджаці.	
Ой, суседкі, маёі матачкі	/ 2 р.
Да й хадзіце вы ка мне.	
Не ка мне, а к майму дзіцяці	/ 2 р.
Каравай будом убіраці (В. Я. П.).	

Указаныя фактары дазваляюць сцвярджаць, што каравайнія традыцыі і сімволіка беларускага і ўкраінскага Палесся маюць і на сённяшні дзень не толькі вялікае значэнне, але і значную цікавасць.

**Літаратура:**

1. *Захараўа В. А. Палескае вяселле / В. А. Захараўа.* – Мінск : Універсітэцкае, 1984. – 303 с.
2. *Весільні пісні : у 2 кн.* – К. : Наукова думка, 1982. – Кн. 1. – 680 с.

**Спіс інфарматараў:**

В. Я. П. – Валянціна Якубаўна Пацярайло, 1932 г. н., в. Грабаў Петрыкаўскага р-на, Гомельскай вобласці.

Л. І. В. – Ларыса Іванаўна Васілец, 1937 г. н., г. Мазыр, перасяленка з Уржумскі раён, Кіраўская вобласць.

М. П. Ш. – Марыя Паўлаўна Шостак, 1936 г. н., в. Брынёў Петрыкаўскага р-на, Гомельскай вобласці.

Н. І. П. – Наталля Іванаўна Пырх, 1962 г. н., в. Левашы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці.

О. І. К. – Ольга Іллівна Кучарськая, 1909 р. н., с. Буках Малинскага р-ну Житомірської обл.

Т. П. Г. – Таццяна Пятроўна Галіцкая, 1980 г. н., г. Петрыкаў, Гомельскай вобласці.

Я. Ф. Ш. – Яўгенія Фёдарапіна Шарамет, 1940 г. н., в. Брынёў Петрыкаўскага р-на, Гомельскай вобласці.